



Ня страшыся, зімовага шума,  
Што сьнегу навалена шмат,  
Што віву ляды закавалі  
Дрыжыць твой абголены сад.

Ня бойся, што вецер сярдзіты,  
Так жудасна ў полі гудзе..  
Няпраўда, мой браце забіты,  
Час новы, час лепшы прыйдзе

Прыйдзе ў праменьнях ён сонца,  
Прыйдзе ў сачэньні вясны —  
Калі так цяplo у старонцы,  
Калі так збываюцца сны.

Ігнат Дварчакін.

## Думкі мае.

Жыццё наша — дні вольных дум. Дні, калі ясны розум  
ня сьпіць, і ў каторых душа калюціцца ад наплыву роў-  
ных уражэньняў і відаў жыцця.

Маладыя годы — гэта лепшыя голы! У працягу іх сэр-  
ца і дух расьце ў сілу, і толькі ў гэткую часіну мы пазна-  
ем сьвет шырокі і пожны. Маладыя годы! Яны стаяць яснай  
зданьню ў вачах людзей. Гэтая здань здольна плакаць дзіў-  
най музыкай, а гукі гэтага плачу заліваюць сьлёзы маладыя:

Моладасьць — вясна!.. Вясна сваімі чарамі праганяе  
смуты жыццёвыя. Вясна, як багатая каралеўна даруе пада-  
рункі тым, хто чакае яе міласці. Ці мае моладасьць пада-  
рункі? О, бязмоўна, што мае. У ёй кіпяць жадаўні і сілы  
у ёй яграюць гучна струны, у ёй жывуць надзеі.

Моладасьць лёгка — крылы Ангел! пасланы з нябес,  
родзіць волю, думкі, веру і сьвятло каханьне.

Моладасьць — князеўна пудоўнае назкі! Яна краскамі  
ўбрана. Ёй прыгожасьці адданы. На ўсьміхаецца лес і поле,  
да Яе імкнуцца прыветныя ласкі і няпрыпынна хваліць  
шчасьце б'е в наведанай дамі... Толькі ў моладасьці душа  
палае дзіўнымі жарам, толькі ў Ёй вялікая моц!

В. В.